

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

САКАВІК
21
СЕРАДА
1934 г.
№ 63 (4896)
Год выдання XVII

Пролетарыі ўсіх краін!

Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

Улічыць урокі касцюковіцкай справы

Учора ў «Звяздзе» была апублікавана пастанова бюро ЦК КП(б)Б аб зямельнай справе ў Касцюковіцкім раёне.

Гэта пастанова, прынятая ўсёй ЦК КП(б)Б да пытанню жывёлагадоўлі, набыла ва ўмовах БССР выключнае палітычнае значэнне.

Давесці гэту пастанову да шырокіх мас напэўна і аднаасобіна, абмеркаваць яе на кожнай калгаснай ферме і сямейнай дзёрзе — была задача ўсіх раённых партыйных і савецкіх арганізацый.

У чым жа сутнасць касцюковіцкай справы?

Тры дні вымязалі сяні Вярохунага суда БССР у Касцюковіцкім раёне справу работнікаў зямельных арганізацый і старшын рэду калгасу па абавязанні ў масовым забой маладняка і знішчэнні жывёлы.

На працягу 6 месяцаў на фермах, цэлятных і свінарніках Касцюковіцкага раёна свавольна кулацкія агенты знішчалі птушчыны ўсеі жывёлы раёна?

Як маглі здарыцца, што ў жывёлагадоўчым Касцюковіцкім раёне на вачах у раённых партыйных і савецкіх арганізацый кулацкія агенты знішчалі птушчыны ўсеі жывёлы раёна?

Як маглі здарыцца, што пасля да вядома тав. СТАЛІНА і рашэнняў 17 партз'езда ў раёне працягвалася дзівавае знішчэнне жывёлы?

Гэта здарылася таму, што ў Касцюковіцкім раёне сельскай гаспадарчай метады, якія рэзка адрознівалі тав. СТАЛІН і КАГАНОВІЧ 17 з'езд партыі.

— Мы ж кіравалі, дырэктывы спускалі, указанні давалі, а калі вышлі крыху не так, дык іншым ж-

мы вінаваты, мы ж нічога незаконнага не рабілі, пры ўсіх выпадках складаліся акты. Восць запва БУ-ГРЫНА, кіраўніка райжывёлабглядання на працэсе.

У гэтых словах, як у люстэрку, адбіліся метады кіраўніцтва раённых арганізацый адрэнашым участкам сельскай гаспадаркі — жывёлагадоўлі.

Апраўдаць любое злачынства з боку жывёлы впраўдаць палкай актаў — вось тыповы прыклад канцылярыска-бюракратычных метадаў кіраўніцтва.

У той час, калі масовы рынак ператварыўся ў сур'ёзную бойню, кіраўнікі Касцюковіцкага раёна, зямельныя органы «не толькі не папярэдзілі трыгуну па паводу цяжкага становішча жывёлагадоўлі, а наадварот стараліся замацаваць пытанне» (СТАЛІН). У сваіх дачылах і выступленнях на раёнай партыйнай канферэнцыі старшыня РКВ ГРАД-ШТЭЙН, загадчык райземадзела ПАУЛОЧЭНКА прымалі ўсе меры, каб утаіць ад партыйнай арганізацыі, ад гаспадарскай раёна справу, называючы рост палгоў на 11 проц. у той час, калі на справе стада зменшылася на 21 проц.

Прыкрываючыся «разгорнутымі» разлікамі аб жывёлагадоўлі, ніколі не бываючы на фермах, у цэлятных і свінарніках, Градштын і Паўлочэнка перадавалі справу жывёлагадоўлі агенту існавага воага застэхніку ТАРАПАВУ, які скарэціў кулацкія элементы ў іх падрыўной шкідніцкай рабоце.

Сакратар райкома КУЗЬМІН спецыяльна адрэнашым справу зямельных арганізацый, абмяжоўваў агульнымі рашэннямі замест канкрэтных усеі масы як членаў партыі, так і беспартыйных на барацьбу з

канкрэтнымі фактамі знішчэння жывёлы.

Касцюковіцкая справа павінна паслужыць сур'ёзным урокам для ўсіх іных раёнаў БССР.

«ЦК указвае ўсім РК і РКВ, што становішча з пытаннем жывёлагадоўлі, ускрытае ў Касцюковіцкім раёне, паказвае на неабходнасць сур'ёзнага разгортвання гэтай работы па жывёлагадоўлі ў абласцёўскай маштабнай барацьбе супроць забой маладняка ва ўсіх раёнах БССР. Неадкладна разгортваючы гэтую работу тым больш патрабуецца, што з рэду раёнаў (Горні, Мясіскаў, Орша, Дуброўна, Нілмачы, Вяткі і т. д.) тамсама паступаюць факты аб масовым разбазарванні забой жывёлы». (З пастанова бюро ЦК КП(б)Б).

Аб гэтым сведчаць таксама і факты з ДУБОВЕНСКАГА раёна, аб якіх сінгалізе «Праўда». У Дуброву, як і ў Касцюковіцкім, на вачах раёнага камітэта партыі нулілі і падулічныя вядучы адрытую агітацыю за забой маладняка. Сакратар райкома МІХМАЙ і старшыня райвыканкома СІМАШКА напісалі яму мала разрознікі аб павелічэнні палгоў жывёлы, а на справе патураюць кантравольнай дзейнасці воагоў калгасу.

«ЦК папярэджае РК і РКВ, што ў выпадку вымушэння фактаў, падобных да ўскрытых у Касцюковіцкім, хоць бы ў пасобных сельсаветах, будуць прыняты самыя суровыя меры пакарання як па лініі партыйнай, так і па лініі судовых органаў». (З пастанова бюро ЦК КП(б)Б).

Урокі касцюковіцкай справы, сігналы «Праўды» і указанні ЦК КП(б)Б павінны паслужыць сур'ёзным папярэджаннем для ўсіх раёнаў БССР.

Зарэ адбываюцца масавыя знішчэнні і апаросы. Захваць усеі прыклад, ствараць неабходныя ўмовы для яго дадоўлі з'яўляюцца асноўнай задачай, пастаўленай перад намі партыяй. Толькі пры гэтай умове мы зможам дабываць таго, каб 1934 год зрабіў годам перамоу ў жывёлагадоўлі.

Следам за фашысцкім пераваротам у Германіі буржуазія зрабіла спробу буйнай аблізацкі фашысцкіх сіл ва Францыі, перайшла ў рашучае наступленне ў Аўстрыю. Пролетарыят адказаў ва Францыі масавымі дэманстрацыямі і ўсеагульнай стачкай, у Аўстрыі ж — не толькі ўсеагульнай стачкай, але і ўзброеным паўстаннем.

Змучаныя гадамі, беспрацоўем, страціўшы веру ў дэмакратыю, аўстрыйскія пролетарыі падняліся на адзіна справядлівую вайну, на вайну супроць сваіх прыгнятальнікаў.

Піць дзеі яны змагаліся супроць аўстрыйскага фашызма. Яны паказалі свету цуды такога гераізма, роўны якому можна знайсці толькі ў гісторыі парыхіскай камунары і грамадзянскай вайны ў СССР. Тысячы адважнейшых і адданейшых барацьбітоў рабочага класа загінулі са зброяй у руках; сарод іх многа жанчын і дзяцей. Тысячы ўзяты ў налож фашысцкімі катамі; многія ўжо навешаны, другія чакаюць ваенна-паліовага суда.

Але ні труднасці барацьбы, ні аграмадныя ахвары не маглі зламці баяны дух аўстрыйскіх пролетарыяў. Часова перамога фашызма і яго пакараў толькі ішч больш агуртуючы усеі рабочы клас, узмоцняць яго явншчыні да буржуазіі, яго волю да звар'яжэння ўлады капітала, зрабаць яго базілісцым да буржуазіі.

За рабочую кроў, працягваю ў Аўстрыі, яшчэ адважыліся не толькі Дольфус, Фей і аўстрыйская буржуазія. У праці гэтай крыві жылі і ў роўнай меры германскія фашысты, пачаўшы насялі правакацыйнага падула імі рэйстага крывавую расправу з германскімі пролетарыятам. За год сваёй крывавай дыктатуры яны забілі рабочых не менш чым урад Дольфуса — Фей. Дольфус і Фей ідуць толькі па разбойніцкаму шляху германскага і італьянскага фашызма. Гэта былі та забойцаў зара распальвае ваюл Аўстрыі вайну. Яна ісе смерць і зруйнаванне працоўных Еўропы пры злачынным папушэнні ўсіх буржуазных урадаў свету. Германскі фашызм — аплот усеі еўрапейскай рэакцыі, са мы раз'юшаць кат еўрапейскага рабочага класа, яшчэ ішч крывавы садызм, лютую чага зараз у капіталістычным свеце.

Пролетарыі Аўстрыі!

Сусветны пролетарыят і Камуністычны Інтэрнацыянал захапляюцца вашым гераізмам і схіляюць сцягі перад прахам загінуўшых барацьбітоў. Здражэнныя сацыял-дэмакратыі, вы бліскі, як ільва, за справу сацыялізма, за тую справу, якая ўжо таржэствую на адной шоста частцы зямнага шара. Вы змагаліся, як належыць пролетарскім рэвалюцыянерам, за справу не толькі аўстрыйскага, але і ўсёга сусветнага пролетарыята. Вы далі першы прыклад узброенага паўстання супроць фашызма ў Еўропе. Сваім паўстаннем вы ўма давалі веру ў сілы рабочага класа, вы паказалі ўсёму сусветнаму пролетарыату, як треба змагацца не на словах, а на справе супроць фашызма. Вы паказалі, што такое буржуазія ў выпадку імперыялістычнай вайны. Сваім паўстаннем вы далі сігнал сусветнаму пролетарыату і пераходу ў наступленне на фашысцкую рэакцыю.

«Вы не зламлі фашызм, але вы падламілі яго нагуло самаўпэўненасці. Над ульямна гашага паўстання паўнацэнныя дзеясці і сотні тысяч рабочых у другіх капіталістычных краінах. У павароце сацыял-дэмакратычных рабочых мас да камунізма ваша паўстанне — важнейшы крок.

На працягу Дольфусаў, Феймі крыві ўзнімацца новая, умаваўныя кагорты пролетарскіх бацоў, якія ўжо не дазваляць сабе прадаваць сацыял-дэмакратыі, як гэта было ў мінулае. Не дарэмны таму былі ваша барацьба і ваіны вайкі ахвары, браты аўстрыйскія пролетарыі.

Удмайцеся, рабочыя, ва ўрокі аўстрыйскага паўстання. Восенню 1918 г. аўстрыйскія пролетарыі былі гаспадаром становішча. Працоўныя трымалі ў сваіх руках зброю. Пролетарыят стварыў саветы рабочых і салдат. Буржуазія прышла перад рабочымі. Камуністы клікалі масы лабч буржуазія, зрыпаюць лад капіталістычнай эксплуатацыі.

Але сацыял-дэмакратыі, узаісалыўшп рух у Аўстрыі, сарвала, таксама як і ў Германіі, пролетарскую рэвалюцыю. Не да знішчэння капіталістычнай эксплуатацыі вяла яна рабочых, а да падпарадкавання ёй пад знакам устаўлена на буржуазнай «дэмакратыі». Не да перамогі над Дольфусаў, Феймі і Штарэмбергамі кліка да яна пролетарыят, а да прымірэння з базілісцым і крыважорным класным воагам. Яна клікала рабочых быць мяккімі, гуман-

нымі з тымі, хто будзе зарад для іх шчыбені, хто разграміла рабочыя кварталы апаратамі з гаўбіц, не пачаўшы ні жанчын, ні дзяцей. Яна палюла рабочых ажырамі пролетарскай рэвалюцыі, а цяпер фашызм залівае рабочай крывёй усе Аўстрыю. Усе яе пасляваенная палітыка «класавага супрацоўніцтва» дазволіла буржуазіі ўмавацца і перайсці ў наступленне на рабочы клас. Пры падтрыманні сацыял-дэмакратыі былі ліквідаваны саветы, разброены рабочы клас, адны крок за крокам яго асноўныя заваяванні. Аўстрыйскія сацыял-дэмакратыі клікала рабочых аставацца на глебе буржуазнай дэмакратыі тады, калі аўстрыйская буржуазія і яе хеймвер кожную мінуту тантаі гэту дэмакратыю. Таксама, як і германская сацыял-дэмакратыя, яна безумна і сістэматычна адступала перад галтам буржуазіі, расчытаючы Штарэмбергам і Дольфусам плацдарм грамадзянскай вайны супроць пролетарыята. Яна марочыла рабочых «муніцыпальным сацыялізмам» у Вене, пакідаючы ўсю магучую дзяржаўнага апарата ў руках буржуазіі.

Верад тварам абнагаледай рэакцыі рабочы клас у Аўстрыі не раз рваўся ў бой. 15 ліпеня 1927 года ён супроць волі сацыял-дэмакратычных правадуроў даў супроць буржуазіі. Не раз хвала абурэння ўзмацнялася сярод сацыял-дэмакратычных рабочых супроць адрацкай палітыкі іх кіраўніцтва. Чапа пролетарскага паршныя перапоўнілася. У адказ на лінісцую правакацыю ўрада Дольфуса, перайшоўшага да ліквідацыі апошніх астацкай палітычнай свабоды, аўстрыйскія пролетарыі зварнуўся да ўсеагульнай стачкі і ўзяўся за зброю. Сацыял-дэмакратыі зацікаў дэтай на словах прымірэння з пачаўшае ўжо ўсеагульнай стачкай. Але яна не хаче ла барацьбы, яна хаче ла толькі запалохаць урад Дольфуса і дабца мірнага вырашэння канфлікта. Паўстанне разгарэлася супроць волі, бо аўстрыйскія пролетарыят, навуаны горкім воштам адражэнных сацыял-дэмакратыі германскіх рабочых, не хачеў схіліць галаву перад фашызмам.

Але ці былі падрыхтаваны аўстрыйскія рабочыя для гэтай узброенай барацьбы так, як гэтага патрабавала абстаоўка? Не, таварышы. Кіраўнікі сацыял-дэмакратыі не дазволілі паўстаўшым рабочым узняць ініцыятыву ў баях у свае рукі. Шубоўдаўны не захавалі спачатку буржуазных цэнтральных кварталаў, зрабіўшы іх арэнай барацьбы, не захавалі спачатку ні вакзалаў, ні важнейшых ваенна-стратэгічных пунктаў. Паўстаўшыя абмочкавалі абаронай у рабочых дамах Фларысдорфа, Зімерына і ішч, не пераходзячы ў наступленне супроць узброенага воага. А між тым «абарона» смерць усеага ўзброенага паўстання» (Фр. Энгельс). Абарончы тактыка шубоўдаўнаў не маглі перашкодзіць разгрому і расстралу рабочага насельніцтва артылерыяй Дольфуса.

У змаганніх шубоўдаўнаў не было цэнтральнага кіраўніцтва. Адым з правадуроў, які гэта было ў Чарніткі і Форальбергу з сага па пачатку перайшлі акрыта на бок фашызма, другія або габява ўцікалі ў разгары барацьбы, або капітулявалі яшчэ да барацьбы, аддаўшы ў рукі паліцыі, каб зняць з сабе адказнасць за ўвесь дзейны ход падаеў. З пераганаў дзія профзаўныя бонзы адрацкі змаганчыя рабочым, не заклаўшы чыгуначнікаў да стачкі і зрываючы стачкі ўжо пачаўшыя баставаць рабочых. Сацыял-дэмакратыі не даючы ніякіх дозугаў паўстання, перахатвала ўмаваўны фронт барацьбы і арганізацыі вакол яго шырокіх працоўных мас.

Яна загадала пракакала паражэнне паўстаўшых рабочых у гэтай барацьбе, а між тым, у лютым 1934 г. пролетарыят, хоць і не быў гаспадаром становішча, як у 1918 г., усе ж мог атрымаць перамогу ў паўстанні, калі-б гэта паўстанне працякала над больш віцкімі дозугамі заваявання ўлады і ўстанавлення саветаў.

Толькі камуністы, якія бліскі плячом і плячу з сацыял-дэмакратычнымі рабочымі, дава і гэтыя асыны, токія дозугі барацьбы ў гэтыя дні. Камуністычная партыя Аўстрыі яшчэ да дна да падаеў у ліцы заклікала да ўсеагульнай забастоўкі аўстрыйскіх рабочых і да іх узбраення. Вышасце аўстрыйскага пролетарыята заклічалася ў тым, што камуністы былі адына заада слабай, каб самастойна ўзмацніць паўстанне.

І Інтэрнацыянал апашле гэта паўстанне праджапан, быццам рабочыя падняліся на абарону паліменска-дэмакратычнага ладу, на абарону венекага муніцыпалітэта. Калі-б аўстрыйскія рабочыя перамагі, яны сінвалі-б уладу Дольфусаў і Фейў і ўсеі буржуазіі, як

класа. Яны стварылі-б саветы, яны ўстанавілі-б рэжым пролетарскай дыктатуры па прыкладу рабочых СССР. Яны ўзяліся за зброю, што шлях і сацыялізм праз «дэмакратыю» ў Аўстрыі абав'язковаў таксама, як і ў Германіі. І ён абав'язковаў ўсёю, бо сацыялізм пельга ўстанавіць згодна класу. І Інтэрнацыял, абвясчаючы аўстрыйскае паўстанне сваёй справай, гераічнай аўстрыйскай рабочай адважасцю: — Рукі проад гэтага паўстання! Тая сацыял-дэмакратыя рабочыя, якія ўзяліся за зброю ў барацьбе з буржуазіяй, тым самым пярываюць з ідэалогіяй, палітыкай і тактыкай сацыял-дэмакратыі. Той, хто стаў на шлях узброенага паўстання, той становіцца плячом к плячу ўсеі сусветнай камуністычнай партыі, той ужо панаў лядца сінай і І Інтэрнацыялаў.

Удмайцеся, пролетарыі, у шлях сацыял-дэмакратыі к сацыялізму. Як адзавіваецца гэты шлях к сацыялізму ад таго шляху які Бауэры рывалілі рабочым на працягу ўсеі пасляваенных год у Аўстрыі. Параўнаўце гэты шлях. Пролетарыят СССР, працягваючы саўваўную справу Парыхіскай камуны, устанавіў шляхам Окцябрскага паўстання пролетарскую дыктатуру. Зейтцы-ж забіваюць базую рэвалюцыяную актывнасць пролетарыятаў жэлазай рафармісцкай ілюзіяй аб будаўніцтве сацыялізма без звар'яжэння ўлады буржуазіі і якім пільманам треба ўлада, каб, падобна І Інтэрнацыялаў, параўноўваць венекі му ліпшайтат з Парыхіскай камунай, а Зейтцы — з герамі, парыхіскамі камунарамі.

Шлях большызма — гэта шлях перамогі; шлях рафармізма — гэта шлях паражэння. На адным баку — СССР, гранітны ўдэ сацыялізма, на другім — картэжны домінілі ваіліца ад іштуршка хеймверскага бота. На адным баку — узброены рабочы і сцяг ішч, узяшы ўладу ў свае рукі, на другім — узброены хеймвер, лікуючы сомм вельшкія каў, якія разграмілаў адражэнных сацыял-дэмакратыі рабочых. Такавы вынікі большы бліскага кіраўніцтва рабочым класам і кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнага. Маршчы-ж, р-боцыя, па іх апары і рабіце свой выбар.

Пролетарыі ўсеі свету!

Аўстрыйскія і французскія рабочыя, вышпшы на вуліцы супроць узрасаюцай фашысцкай рэакцыі, змагаліся і змагаюцца за ваш агульную справу вызвалення ад яра капітала. Яны сваім вышпшэннемі топуць ўсе го, чаму вучыла з часу імперыялістычнага раіны 1914-1918 г. міжнародна сацыял-дэмакратыя. Яны тым самым ствараюць сапраўныя ўмовы для адзінага фронту барацьбы з ішч. Гэты фронт можа быць выкаван толькі ў базілісцкай барацьбе за знішчэнне таг адрацкага І Інтэрнацыяла, які прыб'е рабочых капіталістычных краін да цяпершняга становішча: налага наступлення на італа і тавара фашысцкай рэакцыі. Савы да і мільёны пролетарыяў усёго свету гэтаў паўстаньне барацьбу аўстрыйскіх і французскіх рабочых супроць фашызма, аген-Гітлера і Штарэмберга ў Іспаніі, існаю сацыялісты і анархісты, зрываюць усеагу пуб стачку салідарнасці іспанскага проарыята. Французскія сацыялісты і чэка-славі ішч сацыял-дэмакратыі сваім галасаваннем ваенныя назыкі Аўстрыі ўзбролі фашысцкую рэакцыю Дольфуса.

Ва ўсіх капіталістычных краінах сацыял-фашысты зрываюць справу барацьбы з фашызмам, за якую паміраў рэвалюцыяныя рабочыя ў Аўстрыі. Проч пасобнікаў Гітлера, Дольфуса з рабочага асяродкіна! Без гэтага не будзе, рабочыя, ваша перамогі, не будз вашай наспяховай барацьбы з фашызмам і І Інтэрнацыялаў. Усею разгортваюць барацьбу ў форме стачак і дэманстрацый і супроць сваёй уласнай буржуазіі, які лешны сродак паўстаньне аўстрыйскіх і германскіх рабочых у барацьбе супроць фашызма і прадухіліць немы імперыялістычнай воіны і контррэвалюцыяную вайну супроць СССР. Шырока панаў дэмакратыі саветы, які формы пролетарскай дыктатуры, правераня на вошчы вылікай краіны, будучы сацыялізм. Усею рыхтуецца да 1 мая, станаючы шырокі адны фронт барацьбы рабочага класа над прыдушэннем кампартыі. Пахай 1 мая ў гэты годзе ператворыцца ў дзень барацьбы супроць фашысцкай рэакцыі ва ўсіх капіталістычных краінах і перш за ўсё супроць поадага, гнуснага германскага і аўстрыйскага фашызма.

Няхай жыцье баявое аданства рабочага класа!

Далоў фашызм і яго пасобнікаў! — І Інтэрнацыял!

Няхай жыцье сусветная пролетарская рэвалюцыя!

Зацяжка кантрактацыі зрывае падрыхтоўку да сяўбы тэхнічных культур

Кулацкі сабатаж сяўбы ільну

Талачыншчына — адзін з асноўных ільняводчых раёнаў БССР. Сялата раён павінен засеяць 7100 гектараў ільну. Адым у раёне не кулацтва, а ў рэгуе сельсаветаў і калгасу паглядваюцца проста кулацкія выхавы супроць сяўбы ільну.

Лешны доказам гэтага з'яўляюцца зрыў кантрактацыі тэхнічных культур. План кантрактацыі выканан усяго на 30 проц. Характэрна, што першыя зрыўшчыкі кантрактацыі з'яўляюцца работнікамі Заготільну і загадчыкі ільняваводаў.

Дырэктар коханаўскага ільнававода Леў дагавары аб кантрактацыі трымае ў сабе ў парфеі. Большасцю калгасу прымацаваны да ільнявавода кантрактацыі нны дагавары не заключаны. Два дагавары з калгасам Сіманіўскага сельсавета заключаны фармальна, без усякіх указанняў, на якіх гэты даз павінен высеяцца дён, якія троба ўжыць аграрыяны і т. д. Дырэктары талачынскага і навазавоўскага ільняваводаў Саўчун і Каўлесулі аб кантрактацыі ільну ўсім не думаюць. Прыкладу раённых работнікаў следуючы і старшыні сельсаветаў. Старшыня Саўлескага сельсавета Данілаў заўдае:

— Кантрактацыя, гэта справа Заготільну, няхай і кантракту.

У некаторых калгасях працягваюцца яна кулацкі сабатаж да падрыхтоўчых сяўбы ільну. Так, старшыня калгаса «Набавэ» член партыі Барада старшыня калгаса «МОН» Плаксіці і старшыня калгаса «Ударнік» Дудкевіч высту паюць з кулацкімі тоарыямі гэтым, што «на нашай зямлі дён не родзіць і сямь яго не будзем».

Кулак Пажарыцкі, прадашы брыгадзірам у калгас «Звязда», Кручанскага сельсавета, адкрыта агітуе супроць сяўбы ільну. Кулацкі агент Станькевіч у калгасе «Шершы май» агітуе, каб дён сядзі на самай горнай глебе.

Горш за ўсё тое, што гэтыя проціпалітычныя тэндэнцыі не сустракаюць адпору з боку раённых арганізацый.

ДЗЕ І ШТО СЕЯЦЬ У калгасх Расоншчыны ўвядзенне сезаваротаў адкладваюць да будучага года

РАСОНЬ (Ад наш. кар.).

Пра сезавароты ў Расонскім раёне пачалі гаварыць яшчэ ў 1932 годзе. Пагварылі і тутка сулаколіся. Толькі ў 1933-м годзе амаль да ўсіх калгасх раёна былі вараваны палі сезаваротаў. Але рабылася гэта механічна, без уліку заданых дзяржавы, спецыялізацыі гаспадарскі і канкрэтных умоў кожнага калгаса. Гэта прывяло да таго, што разамічненне культуры вясной на мільёнах калгасх не адназначна сезаваротам. Восенню сезавароты качаткова былі падушаны. Цяпер фактычна патраба пачынаць спачатку ішч.

Ішч у паперы сезавароты, заперэджаны Нарыхізмам і не ад ішч ішч ішч да гэтага дня, фактычна адменены самі жэліцём, бо са складаных раёна сезавароты вышала такія «адрыбы», як папярэдне пасеву ішч і кашышым, якая з'яўляюцца лепшым папярэднякам для вядучай культуры ў раёне — ільну. Падушгоз, у пераважнай большасці калгасу (80 процантаў) парэзка зямлі была зрыблена яравішчавыя. Былі ўведзены так званыя закрытыя сезавароты, якія зачынялі калгасныя воады для працоўных адваасобінаў.

Што-ж робіцца цяпер у раёне са складаным сезаваротам? Што-ж канкрэтна зрыбелі раёныя арганізацыі і ў першую чаргу раёна на выпраўленню буйнейшых крыўдзюнаў у гэтым пытанні?

Адказ кароткі — нічога.

Да пачатку палых работ заста-


ліся італарына дні, а ў 77-а 82-х калгасу не велька дэо, што, калі частку сямь. Толькі ў ліч калгасх раёна сезавароты ўведзены былі-менш правільна. Спецыялісты раёна за чае з райаграном-Восірэсеніем адсуджваюць да ўсіх калгасіна. Складанне сезаваротаў яны адкладваюць да будучага года.

Вядома, што вельмі важным з'яўляецца павольнае сезаваротаў з'яўляецца пасеву кашышчын. Невыкіраваныя гэтыя фактычныя ўвядзенне сезаваротаў на ішч калгасу, а нават і кіраўнікі раёна проста не жадаюць забяспечыць раён насеннем кашышчын. Загадчык раёна т. Храмоўскі скарэціла, што насенне будзе завезена. Выдаюцца паветкаў райземадзела на насенне ў гэтым годзе вышпшы пачаўшы пачаць кашышчын.

На буйнейшых калгасх («Чырвоны Перамога», «Молат», «Рэсоны») насенне кашышчын ліжыць у асобных трыбах і пуседа. Пала пасеву 80-ці га кашышчын — гэтага лепшага папярэдняка для ільну пад парговай ороў.

У райкоме партыі і райвыканкоме змамаюцца пустой балатнай аб ушчыні ўражываюцца. Адым, ні ў райкоме, ні ў РКВ ні нават у райкоме не жадаюць аразумець, што балатны ўраджай не падшыш. Голькі ўвядзеннем правільных сезаваротаў можа дабца вышпшыя ўраджываюцца.

А. Р. СТАЛЬ.



Соўгас і. в. Калгаснага раёна (Азербайджан), помстнулі да масавай сяўбы зорнавых культур

Чакаецца спрыяюцца для ранняй сяўбы надвор'е

Галоўнае кіраўніцтва гідромэтаралогічнай службы распрацавала прагнозы надвор'я на БССР на вясну 1934 года.

Паводле гэтага прагнозу прыблізна з 26 сакавіка па 7 красавіка будзе воблачнае надвор'е са змочнымі вядкамі. З 8-га па 15 красавіка на кожнай асяродку пахалодненне з вельмі сутачным хістаннем тэмпературы. З 15 красавіка наступіць агульнае пацямленне з вельмі нольнаю асяродку дзён. Келга 4 мая чакаецца рэзкая пацямленне.

Такім чынам надвор'е на ўсёй БССР будзе спрыяць правядзенню ранняй сяўбы. Раннюю масавую сяўбу можна будзе распачаць (у залежнасці ад характэру глебы, не прасыхаў і роўнафа мясцовасці) у паўднёвых раёнах да лініі Крывыч-Орша-Лельва з 1-га па 10 красавіка, у паўночных раёнах — з першых дзён другога дэкады красавіка.

Гэты перыяд треба смарктаваць для самай напружанай работы, на выкананню плану асновай асуды з шырокім прымяненнем усіх агра-тэхнічных мерапрыемстваў. Скажым на сяўбы асноўных зорнавых культур да 1-5 мая з'яўляцца адной з аажнейшых умоў рашучага падыняцця ўраджываюцца.

(БЕЛТА).

РАСПАЧАЛА РАБОТУ КАНФЕРЭНЦЫЯ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Узора ў клубе харчавой імя БЕНЕК (ШЭЗ), СААН'ІН (СНК), т. Стаіна распачала сваю работу ГУРЭВІЧ (ВБСваб), КЛАДАВІКОў (Беларуская вытворча-тэхнічная (нам. наркамсваб)), ХЕРФЕЦ (рад. канферэнцыя харчовай прамысловасці («Рабочыі»), БРАГІНСКІ (рад. «Звязда»), ГОРЫН (ВАН), ЗУБАВА (Маскоўска-кандэіцэрскага фабрыка), РАГОУСКАЯ (моекскі маскоўкампат), АНЦІПАў (Гомельскі харчакамбі-Прэзідыум абран з 43 чалав. тт. нат «Спартак») і ішч.

Выбран гашаром прэзідыум з членаў Палітбюро ЦК, ВІП'І(Г).

Канферэнцыя атрымала прывітанствыя тэлеграмы ад т. ГІКАЛО і наркома слабяжыня СССР тав. Мі-

Адкрыўся 10 пленум ЦК ЛКСМБ

Учора, 20 сакавіта, а 6 гадзіне ўвечары адкрыўся Х пленум Цэнтральнага Камітэта ЛКСМБ з удзелам сакратароў РК ЛКСМБ, памочнікаў па камсамолу начальнікаў ладу МТС, саўгасу і чыгуначных раёнаў і групы вайсковых прадаўшчыкоў.

Пасяджэнне пленума адкрыў сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Герцюціч.

На першым пасяджэнні пленум заслухаў наступныя працягвалы пытанні пасеўнай кампаніі 1934 г.: аб каністральных мерапрыемствах па ўмацаванні шэфства камсамолу над наём (даклад тав. Круцкіца-Мозыр, Самцова — Лёва і Старабінца — ІВ), аб выкананні плана вывазкі гноя на поле (даклад тав. Гольдштэйна — Гардок, Кірзева — Саўці і Мінда — ЦК).

У спрэчках па асуданых пы-

Выканавы камітэт камуністычнага інтэрнацыянала

Выканбюро чырвонага інтэрнацыянала профсаюзаў

Выканаўчы камітэт ко уністычнага інтэрнацыянала моладзі

Апублікавана ў «Юнаіце» 14 сакавіка 1934 г.

Тавіны вышпшы т. т. Валісэ (Балтыч), Макаравіч (Малдэў), Карсееў (Лодзь) і другія.

Сёння а 11 гадз. раніцы — працяг пленарнага пасяджэння пленума.

Для ўдзела ў рабоце пленума ЦК ЛКСМБ прыбыў прадстаўнічы вышпкома КІМ а тав. Федараў

ЗАСЛАУСКІЯ ЖУЛІКІ І ІХ АБАРОНЦЫ

Уявіце сабе, што вы — укладчык ашчадкас і што на вашай кішкі лажыць п'яная сума грошай. Вас перавозьць у другі горад. Вы барэце з касой патрэбную та дарогу суму з уклада, а асцяжкі грошы просіце перавесці ў ашчадкас на новаму месцу работы.

Ад гэтага і дзяржаве карысьць і для вас лепш.

Так і зрабіў тав. Валоўнікаў, які працаваў у Заслаўскім раёне. Пераехаўшы на работу ў Дабас, ён частку ўклада забраў з сабой, а 100 рублёў пакінуў у заслаўскай ашчадкасе і прасіў іх перавесці веткаўскай ашчадкасе № 25-3 (Сталіно).

Ніколі Валоўнікаў не думаў, што гэты перавод прынясе яму столькі неспрыяльных ішчэ ў канцы ліпеня мінулага года ў заслаўскую ашчадкасую паступіла ад веткаўскай касы ашчадніжка Валоўнікаў, а тамсама патрабаванне аб пераводзе ўклада.

Што робіць заслаўскія работнікі? Даўга не разважаюць, яны падрабляюць подпіс на чэку ашчадніжкі, забіраюць сабе грошы, а аб пераводзе — ні гу-гу.

Дарэмна чакаў Валоўнікаў уклада. Дарэмна некалькі ішчэмаў паслаў на веткаўскай ашчадкасе ў Заслаў. Заслаўская ашчадкаса ды-зяматэчна маўчала, нібы вады ў рот набраўшы.

Аднак, веткаўская ашчадкаса не апусціла рук, яна ратунца стала на абарону ітарскаў свайго ўкладчыка. Не атрымаўшы даўга адказу з Заслаў, яна 16 кастрычніка звярнулася ў кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта БССР з просьбай уздзейнічаць на заслаўскую касу, прымушыць яе адказаць, што зроблена з укладам.

Што робіць кіраўніцтва? Паслаў свайго работніка на месца для выслушання відавочных і прыгажэння іх да крымінальнай адказнасці? Нічога падобнага. Яно паслаў у Заслаў некалькі паперак і гэтым лічыць сваю ролю скончанай.

І толькі пасля ўмяшання мескай пракуратуры, кіраўніцтва ашчадкас прымушана было наладзіць у Заслаў рэвізора. Рэвізор устанавіў факт паробкі чэка і прапанаваў тэрмінова перавесці Валоўнікаву ўклад.

Справа, аднак, на гэтым не скончылася. Заслаўскія жулікі не зладзілі. Ліберальнічане з імі надаюць ім шчэ больш кахнабасці. Пасля адвада рэвізора яны пачынаюць папаровую перастрэлку з Менскам. Перастрэлка ідзе і па сёнешнім дзень. Кіраўніцтва піша райахтаткасе, ашчадкаса адказвае — так ёсць.

Мы пытаемс'я ў т.т. Варшаўскага і Бабіцкага з кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта чаму дагэтуль не пераведзены Валоўнікаву ўклад з заслаўскай ашчадкас? Чаму злучычы, прысвоішы сабе грошы ўкладчыка, не аданы пад сук?

Справа Валоўнікава — не выключэнне. Агіта-злучыныя адрасны да абслугоўвання ўкладчыкаў з боку ашчадкас ашчадкас прыходзіць сустракаць даволі часта. Поўную адказнасць за гэта нясе і кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта БССР. Яно сваімі касэтнымі адраснымі да абслугоўвання ўкладчыкаў, да барабоды з бюракратамі і злучычынямі ў апарате толькі патурае злучычыня.

Работнікі бюро скаргаў кіраўніцтва ашчадкас Маркоўская, Шаар і Лывоў па-чыноўніцку адносіцца да сваіх абавязкаў. На сёнешні дзень не разгледжаны 21 скарга пазычальнікаў і ўкладчыкаў. Тут ёсць скарга гр. Шыфрыной на хойніцкую райахтаткасу аб невыкананні даручэння на пераводу грошай у старобінскую райахтаткасу, рабочых сёўгаса Грыбава (Церахуўскага раёна) аб невыдачы ім аблігацый пазыкі 4-га ваварыячача і нават аблігацый на 2-й пазыкі індустрыялізацыі. А колькі замаўрывавага карэспандэнцы, пакара-ных рэдакцыямі газет для рэагавання!

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

Усе гэтыя скаргі, карэспандэнцы, лісты загрузлі ў бюракрата-на-кашчыярыных ветрах ашчадкас кіраўніцтва ашчадкас і дзяржжрэндыта.

Зусім зразумела, чаму законнае патрабаванне т. Валоўнікава не выконваецца, чаму жулікі з заслаўскай ашчадкас не прыпын-нуць да крымінальнай адказнасці. У асобе бюракратаў з цэнтральнага апарата ашчадкас яны знайшлі верхніх абаронцаў.

ЯКАСЦЬ СУДНАРАМОНТА — ВАЖНЕЙШАЯ УМОВА ПОСПЕХА НАВИГАЦЫ

(Ад карэспандэнта „Звязды“ на Дняпра-Дзвінскаму пароходству)

Шпаркімі тэмпамі нарастае лічба выканання плана суднарамонта. На 1 саватка па большасці пароходаў яны дасягнулі 95 проц. Работнікі кіраўніцтва абарончых суднарамонтных майстаран не б'юць граніц. Імкненне заняць першае месца ў абсяжным конкурсе ўспрынула галаву. На якасць рамонту яны забіраюць, пачынаючы з колькасных паказальнікаў, каб урачыста здарпартаваць аб выкананні плана і атрыманні прэміі.

Вынікі ад гэтага зусім лепшыя. На радзе аддзяленняў участкаў падрыхтоўкі да навігацыі — пра-рыны.

Ліцейны і механічны цэхі працуюць зусім дрына — сістэматычна выпускаюць брак. У ліцейным — арудуе бракароб Гуіноў. Галаву да прыгальтэўкі помпы парохода «Чыронафлюец» ужо адліваецца ў шосты раз — і ўсё адназначна прыгоднай. Тры разы пералівалі волюны ў бугала для «арохода «Марсіст» — і ўсё-ж пры досі іх збравалі. Непрыгодныя порш-невыя калы з мотакатэра «Се-дэн» да гэтага часу ваявоўца ў майстарні.

Начальнік майстарні Абіба дазваляе рабодь бракаробу Чуйко новай і новай «эксперыменты» ліцы, спрыяючы тым самым да-лейнаму браку.

Размер браку толькі за апошні месяц складае каля 2-х проц. АГУЛНАГА КОШТУ суднарамонту.

Безадказнасць, абліччя і бес-кантрольнасць — асноўныя прычы-

ны, якія пагаршаюць работу за-гола. На пароходзе «Вязбожжы» з прычыны адсутнасці нагляду за рамонтам быў няправільна пра-ведзены засідка падабы. Тохікі Бірулі спадзяваўся, што за гэтай работай будзе наглядаць камандзір парохода Панамарэнка. А Панамарэнка спадзяваўся на Бірулю. У выніку — работу прышлося перарабляць.

Калі катэр «Вадалас» быў за-кончан рамонтам і сабраў, выя-вілася патрэбнасць заліўці каронных надшліпнікаў ваза. На мотакатэ-ры «Седан» пасля заканчэння ра-монту таксама выяўлена каля дзе-сятка шчыліны і падаўнай рамот-чы. Такава якасць рамонту.

Хто прыгледзіць да адказнасці за таякія парварскія адносіны да ра-монту? Ніхто. Раённая кіраўніч-ва водага транспарту, (нам. наў. ра-ёна Старобінец, партарганізатар Кацу, старшыня лікмавода Лы-сенна), якія змяшчаюцца тут-жа, за сотню кроваў ад майстарні, вер-ны «творы» выпадковае, не зма-гаюцца з масавым бракам. Яны па-вогу не правяраў станавішча ра-монту. Толькі пінер выяўляе, што начальнік тэхчаста Міронаў уяўе час утойваў неабходнасць рамонту землярэаіжкі ДД-4.

Афарбоўка — апошні этап суд-нарамонту — абстаць настолькі дрына, што пароходы могуць вы-йсці ў рейс неафарбаванымі. Летам

ні горкі вошты, калі пароходы пры-ходзіліся пераафарбоўваць на не-калькі разоў, не ўлічач іраўніпа-мі раёна.

Ёсць прарывы і на іншых участ-ках падрыхтоўкі да навігацыі. Асабліва небяспечна абстаць спра-ва з кадрамі. Раёну не хапае 10 рулявых, 30 матораў, 30 ка-чагараў, шмат грузчыкаў. Ад-нак ніякай работы на па-бору рабочей сілы не праводзіцца. Намеснік начальніка раёна Старо-бінец, які запэўняе, што «усё бу-дзе ў парадку», што «людзі бу-дуць», сам нічога не робіць па наборы рабочей сілы.

Для падрыхтоўкі качагараў па-трэбны курсы. Грошай на гэта кіраўніцтва не адпускае, і таму прыходзіцца браць людзей без па-дрыхтоўкі.

У раёне няма тэлефона. 90 проц. непаравых суднаў не маюць пават такіх неабходных рэчаў як буксіры. На мно-гіх суднах няма якараў. Да пачат-ку навігацыі засталіся лічаныя ліні, а басейнавае кіраўніцтва (на-чальнік басейна Пачубыт, нат. снабжэння Шлеў) толькі ў апош-ні час загаварылі аб тэлеказах.

Такое станавішча падрыхтоўкі да навігацыі ў Бабруйскім раёне. Галоўна-бюракратацкія мета-ды кіраўніцтва, пагона за коль-касцю і ігнараванне якасці, бесад-казнасць і адсутнасць кантролю-галоўныя прычыны прарываў.

А. ДАМБРОУСКИ.

РАБОЧАЕ ВЫЎХОДСТВА



У менскім доме тэхнікі выстаўлена шмат цікавых экспанатаў пера-ва ілюструючых развіццё рабочага вынаходства ў БССР. НА НАШЫМ ЗДЫМКУ мадэль машыны для сартыроўкі асноўных цыноў сканстру-іраваных рабочымі баранскага цыновага заводу «Красный Октябрь» І. ПРА-НЕСМІЦКІМ.

САМАСУПАКАЕННЕ І САМАЦЕН ЗРЫВАЮЦЬ АРГАНІЗАВАНЫ НАБОР РАБОЧАЙ СІЛЫ

Своечасовае забеспячэнне ра-бочай сілай заводаў Белгорфа ў па-раўня з арганізацыяй заключэння дагавораў з калгаснікамі, нагасніпа-мі і аднаасобнікамі з'яўляецца ра-шучым з'яўленнем у падрыхтоўку к сезону і ў пасяховым выкананні плана тэрмазабавы 1934 года.

Для правядзення работы па за-ключэнню дагавораў былі вылуча-ны спецыяльныя работнікі — на-чальнікі мапін і змен у колькасці 92 чал. Пасля перасяльнай пра-веркі іх, інструктажа яны былі накіраваны ў раёны яшчэ ў студ-зені.

Але заключэнне дагавораў з на-дгаснікамі і аднаасобнікамі на боль-шасці заводаў праходзіць зусім не здавальняюча. На 10 саватка за-ключана дагавораў на 6.375 чала-век, у той час як па плану патрэб-на на 11.947 чал. Такім чынам, план выканан толькі на 67,4 проц.

Слаба ідзе заключэнне дагаво-раў з калгаснікамі. Усяго заверба-вана 42 проц. супроць 80 проц. на-водае плана вырбоўкі.

На 10 саватка па тэрмазаводу «Большэвік» план зарбоўкі ра-бочай сілы выканан усяго на 48 проц., на Асіторф 67,4 проц., на тэрмазаводу імя Гея 48 проц., на тэрмазаводу «Чырвоны спля-т» 78 проц., на тэрмазаводу «Свабода» 30 проц.

У чым прычына дрэпнай аргані-зацы працы па зарбоўцы рабочей сілы? Прычына з'яўляецца адсут-насць апэратыўнага кіраўніцтва Белгорфа і зусім неадунавальныя адносіны да гэтай справы саміх дырэктароў заводаў.

Дырэктар тэрмазаводу імя Даўма на т. Казлоў і сакратар парткаміі тав. Сініўскі нічога не зрабілі, каб набраць рабочую сілу.

Многія дырэктары і партаргані-зацы ліберальнічаюць са зрыў-шчымак вырбоўкі рабочей сілы.

На тэрмазаводе «Чырвоны сцяг» дырэктар тав. Дворнін, на-чальнік сектара кадраў і сакратар парткаміі тав. Дзятко лібераль-нічаюць у работніках, якія былі на-сланы на набору рабочей сілы і нічога там не зрабілі.

Член партыі, тэрмафайстар тав. Варшаўчык, які прасідае ў Чэр-

веньскім раёне прыхілі два тыдні і нічога не завербаваў, застаўся беспакараным.

На тэрмазаводе «Свабода» ды-рэктар Сыраў і партарганізацыя на-адартыстэчым разважкі аб неамагчымасці вырбоўкі рабочей сі-лы ў раёнах, даказваючы, што ас-я ў раёнах няма.

На тэрмазаводе «Большэвік» ды-рэктар тав. Шульгоўскі займаецца «благодумшчы» разважаннямі аб тым, што часу яшчэ хопіць.

Маслоны партыйныя, советскія арганізацыі замест таго, каб па-магчы ў вырбоўцы рабочей сілы, вельмі часта самі перашадажваюць.

Старшыня Белавоўскага РКВ забараніў набраць рабочую сілу ў раёнах тэрмазаводу імя Даўма. Тое-ж зрабіў і старшыня Чэрвеньскага РКВ. Старшыня Рагоскага РКВ тав. Партыйны казёна ад-несся да выканання паставы СНК, дазволіўшы толькі ў двух сельсаведах набраць 400 чал. Ён сказаў работнікам завода: «Вяр-нуць це ли хочаце».

Старшыня Старобінскага РКВ тав. АСТАШОНАК партыйны ка-зёна СНК аб наборы работні на тэрмазаводу «Свабода» роўна два месяцы. Толькі 9 саватка ён на-ісаў дакладную запіску аб тым, што такую колькасць рабочей сі-лы не наварбоў і таму просіць зняць гэта заданне.

Да ўстаноўленага ЦК КП(б) і СНК БССР тэрміну набору рабочей сілы застаюцца лічаныя дні. Ця-пер неабходна наведці самую ра-шучую барабоду з традыцыйным самаасупаканнем і рамацкам, якія пануюць на тэрмазаводах, вы-лучыць лепшых работнікаў для на-бору рабочей сілы.

Рабочыя-тарфянікі трэба шы-рока азнаёміць з ходам падрыхтоў-кі заводаў да сезона, іх прагра-мамі, нормаў і рэспонды, з гуль-турна-бытавымі ўмовамі, добра падрыхтаваць прымём новых ра-бочых, стварыць ім пралетарскую ат-масферу.

Забяспечыць набор 11.947 чала-век, з якіх 80 проц. калгаснікаў і калгаснікаў па што-б там ні ста-ла да 1 красавіка (гармін, устаноў-лены ЦК КП(б) і СНК БССР) — такава наша задача.

САКОЛЬЧЫК.

у той час як ён абавязан ведаць яго за займаемай пасадзе.

Другі машыніст абавязваўся рас-працаваць даклад тав. Стаіна, і не ўзяў ні аднаго абавязальства на канкрэтным пашлішчэння ра-боты паравоза.

Жлобін, між іншым, не можа пахваліцца сваёй работай. На га-тай стаяцы і ў чыгуначным ра-ёне ёсць рад грубых парупенняў дзяржаўнай дысцыпліны. 9 сават-ка, г. зн. пасля агульнааважнай паставы аб Данецкай чыгунач-най стаяцы Рагачоў самавольна да-а-тры вагоны паражніа стаяцы Бірэзіна. Нам, начальніку Жлобін-скага чыгуначнага раёна т. Ігна-тэў абжажваўся толькі давай-вымыны начальніку ст. Рагачоў.

14 саватка начальнік руху ст. Жлобін Пархоменка самавольна даў паражніак вызначаны для а-праўкі на поўдзень — Птушкамакі яны. Пархоменка самавольна не першы раз і смеіцца над мяккім сэрцам кіраўніцтва раёна, якія яму абяшчваюць вымову. Дыспетчар Панамароў затрымаў састаў параж-няка, што ішоў з Менска ў Дан-бас і накіраваў яго для пагрузкі дрэў.

Такіх фактаў многа. Але і пры-ведзены дастаткова гавораць, што Жлобінскі чыгуначны раён не ўагчы сур'ёзнасці паставы аб Данецкай чыгуначнай і сваёй злучыч-най практыкай ігнарае гэта вапн-нае.

Палітадзела раёна павінен пры-няць неадкладныя захады да лі-квідцыі агіднасцы на чыгуначы.

П. ЧЫКУН.

Затрымліваюць вагоны Данецкай чыгункі

Ж.ЛОБІН. (Ад спец. кар. «Звяз-ды».)

На Жлобінскім чыгуначным ву-зле да сёнешняга дня яшчэ не ўзялі за распроду пастано-вы ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб Да-нецкай чыгуначнай. Палітадзела чы-гуначнага раёна абжажваўся да-дай дырэктывы — прыступіць да распроду і рашэння. Аднак гэта дырэктыва асталася дырэктывай.

Паставы аб Данецкай чыгунач-най вышодна абаварана на канферэнцыі старых чыгуначнікаў.

Толькі тры машыністы ўзялі «для прыкладу» сямка-такія абавя-зацельствы, якія маюць даць ча-птыня кароннага пашлішчэння транспарта.

Машыніст Лагун «абважваўся» вывучыць дысцыплінары статут.

у той час як ён абавязан ведаць яго за займаемай пасадзе.

Другі машыніст абавязваўся рас-працаваць даклад тав. Стаіна, і не ўзяў ні аднаго абавязальства на канкрэтным пашлішчэння ра-боты паравоза.

Жлобін, між іншым, не можа пахваліцца сваёй работай. На га-тай стаяцы і ў чыгуначным ра-ёне ёсць рад грубых парупенняў дзяржаўнай дысцыпліны. 9 сават-ка, г. зн. пасля агульнааважнай паставы аб Данецкай чыгунач-най стаяцы Рагачоў самавольна да-а-тры вагоны паражніа стаяцы Бірэзіна. Нам, начальніку Жлобін-скага чыгуначнага раёна т. Ігна-тэў абжажваўся толькі давай-вымыны начальніку ст. Рагачоў.

14 саватка начальнік руху ст. Жлобін Пархоменка самавольна даў паражніак вызначаны для а-праўкі на поўдзень — Птушкамакі яны. Пархоменка самавольна не першы раз і смеіцца над мяккім сэрцам кіраўніцтва раёна, якія яму абяшчваюць вымову. Дыспетчар Панамароў затрымаў састаў параж-няка, што ішоў з Менска ў Дан-бас і накіраваў яго для пагрузкі дрэў.

Такіх фактаў многа. Але і пры-ведзены дастаткова гавораць, што Жлобінскі чыгуначны раён не ўагчы сур'ёзнасці паставы аб Данецкай чыгуначнай і сваёй злучыч-най практыкай ігнарае гэта вапн-нае.

Палітадзела раёна павінен пры-няць неадкладныя захады да лі-квідцыі агіднасцы на чыгуначы.

П. ЧЫКУН.

Замест дапамогі зрываюць работу школ

Начальнік міліцыі Мелер знаў настаўніцу Шуцкую з работы ў школе і паслаў вышчэ пап-парты (Дельшэўска школа). У Новосельскім сельсавеце сельсуд сарваў дзень заняткаў у двух шко-лах, забраўшы будынак пад суд, а настаўніцу школы зрабў сакратар-ом суда. У Паланевіцкім сельса-веце настаўніка Завалу выселілі з кватэры і на іто месца пасадзілі вулчак.

Гэтыя факты сведчаць аб тым, што да школ і настаўнікаў адно-сцільна зусім не па-аеніцца. За-рплата настаўнікам горада выпла-чваюць са спазненнем. У Рубінаў-скім сельсавеце не плацілі з пачат-ку вавата года, у Азеркім — са жніўня і т. д.

Такія адносіны да школ і настаў-нікаў больш цярпець неаля.

ТЫШКЕВІЧ В. І.

Ад РЭДАКЦЫІ: Ніжэй мы дру-жым карэспандэнцыі нашага спец-дэпа, які выехаў у Дзяржынскі раён для рассялення фактаў, ука-занных у ісьме т. Тышкевіча.

Партыя і урад шмат увагі ад-дэлюе школе і настаўніку. У Дзяр-жынскім раёне мы мавем адротнае. Раёны і РКМ тут зусім адлініліся ад школ. Дырэктары партыі аб шчо-ле на Дзяржыншчыне яна па-ру-шаюць.

Будуцішча школ у раёне амаль прыпынула. Распачата будучы-ства школ стаць без усягого ру-ху. Польская ШКМ у Дзяржынску будуюцца вось ужо два гады. Влі-пальская школа будуюцца тры га-ды. У некаторых вёсках (Фініполь-скі сельсавец) школьныя будынкі за-няты пад канцярныя калясы.

Рамонт да пачатку навучальнага года ва ўсіх школах раёна пра-ведзена не больш, як па 50 проц. У калясе «Ленінскі шлях» вучоба пра-ведзена ў зусім разваленым буды-нку. Вошны пабыты, даверы дрэўныя, лаўкі папанамы, класныя дошкі не маюць.

Або ўзяць польскую ШКМ, у Дзяржынску. У школе цесна, холад-на. Аб рамонце нічога неаві і не-дука.

—Хутка будзе новая, — гаворыць загадчык раёна тав. СПІЦЭВІЧ.

Гэтага «хутка» настайнікі і вучні польскай ШКМ чаююць роўна два гады.

„Дыпламаты з Белгандля“

Чаму сезонная вопратка загрузла на гуртавых базах

Два месцы назад быў рваргані-заван Белгандля. Замест адрынай аграмадной арганізацыі створаны даве галінага: Белгандля (па гандлю прамтаварамі) і Белкарт-гандля. Які мэты мела гэта рвар-ганізацыя? Палешчыць і памы-рыць дзяржаўны разробны ган-заль, наблізіць кіраўніцтва да пі-завота звада — да магазіна.

Факты паказваюць, што нова-створаныя арганізацыі яшчэ не перабыдавалі сваёй работы. Бел-гандля не навучыўся кампротна апэратыўна кіраваць гандлёвай ра-ботай, не дабіўся дашага зада-вальнення ўзростага попыту спажыўца.

Зіма галінаца. Спажывец шу-кае дэмисонных летніх пальто, добра смытных фасонных касцо-ваў. У магазінах і на складах Бел-гандля іх няма. Паліцы і склады завалены зімовымі пальто дрэпнай акацы і ватнімі курткамі.

Зірніце на склад Менскага ад-дзялення Белгандля на Вольнай вуліцы. Што вы зойдзецце там? Ёсць звыш 200 мужчынскіх паль-то дрэпнага паравозу, з грубай ма-тэрыі. Яны прысланы ў Менск без асавай Савашнойбита. Іх узлілі без усякіх парачаніяў. Яны буюць сядоўна лажыць да будучай зімы, а затрачаныя па гэта дзясаткі ты-сяч рублёў мёртвым грузам будуць вісець на балансе Белгандля.

На базе больш 100 шт. цёпых куртак, дрэпна смытных і даратіх. Гэта — палы «індыянавы» чыно-к тав. Менскага аддзялення Дубер-штына, які закупіў матэрыя і даў смыць. Курткі атрыманы ў канцы летата. А хто ў саваткі будзе гуляць дэблую вопратку? Аб гэ-тым загада не падумалі кіраўнікі Менгандля.

Так Белгандля задавальняе по-шты населішчтва, так змагаецца ён за якасці і асартымент.

Ішчэ тры месцы назад Белган-дль даў Белкартмору Савашной-быта паліпродзі заказ на гатоваву вопратку на суму каля 4.500 ты-сяч руб. Але ў гэтым заказе асартымент агаворан агучылімі фразы-мі — не ўказаны фасоны і раз-меры пальтаў і касцомаў.

Асноўную ўмову заказа — увес-зімовы асартымент атруціць у сту-дзні — Савашнойбыт выкараў. Аднак замест таго, каб праба-

ваць хутчэйшай агрузкі вясенняга асартыменту, Белгандля дае рас-параджэнне: «не грузіць та-вараў да прыезда нашых прадста-ўнікоў для асабістага абору, інакш рахункі не будуць злічаны».

Праішоў месці, а прадстаўнікі для абору прадукцыі не выеха-лі. Толькі пасля ўлгыматываўша па-трабавання Белкартмору Савашной-быта Белгандля дае ўказанне сва-ім аддзяленням — выслаць пра-дстаўнікоў для абору. Але за вы-кананнем гэтага ўказання ён не прысачыў, і прадстаўнікі да гэтага часу не выехалі.

Адказы вымаўца Белгандля тав. Еліеўскі заславовае, што прадстаўнікі выязджаюць, але ба-дз прышлюць тавар і без абору. Гэта звачыць — бяры, што даюць, і скажы «дзякуй».

Справа ў тым, што распараж-дзены Белгандля было толькі хітрым дыпламатычным манеўрам. Белган-дль дорага запласіў за сваё неў-мяне і нежаданне змагацца за якасці і асартымент: ён праеў свае зваротныя сродкі, прыкрыў гэ-ты факт дутым балаасам і пастаў-лен быў перад дзімаем: або про-ста адмовіцца з-за адсутнасці срод-каў ад выкупа тавараў, або пра-ведзіць цякі сабатаж. Ён выбраў другі шлях: «Не атружэйце па-куць не прыдзецца нашы». А «на-шы» саваойна сядзелі на месцах, нішто іх не трывожыць, нішто ім не паказана аб высладе.

А базы прамысловасці завалены сезонным таварам. На Віцебскай ба-зе ёсць касцоны і дэмисонныя пальто на сотні тысяч рублёў, на Менскай базе — шмат летніх і дэ-місонных дамскіх пальтаў і кас-цомаў. Тавары асядаюць на гурта-вых складах і не транляюць да спа-жыўца. Хіба гэта не злучычыны адносіны да ітарскаў рабочых і ка-ласных мас?

У студзні Белгандля атрымаў гатоваву вопратку на 540 тысяч руб., у лютым — на 50 тысяч. Швейныя вырбоў і сетны звар-жаўнага гандля (шт. камерцішча-му фонду) валіваюцца на суму ка-ля 3 млі руб. З іх на 1.500 тысячых паходзіць, несезонных та-вараў.

Гэтыя лічбы — абываваюць акт на адрас кіраўніцтва Белгандля. С. ГАЛКІН, Е. БУТОМАУ.

На вытворчых участках народнай гаспадаркі

Швейная фабрыка «Омьдэ» за першыя 17 дён саватка на-шчала 19.547 жаючых пальтаў, 4.851 касцомаў і ішт. Профін-план выканан на 87,1 проц.

За першую палову саватка Віцебская швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» выканала задан-не на суму ў 1.241.200 руб. У цэху пальтаў пашыта 10.520 асвеніх пальтаў розных фа-сонаў. У

